

Міхал Мордань (Беласток, Польшча)

НЕАФІЦІЙНЫЯ РОДАВЫЯ НАЙМЕННІ ЖЫХАРОЎ ВЁСКІ ХРАБАЛАМУ НА БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІМ ПАМЕЖЖЫ

Храбалы — гэта невялікая вёска ў Падляскім ваяводстве, на маршруце з Беластока ў Люблін, размешчаная ў дзесяці кіламетрах ад Бельска-Падляскага. Верагодна, вёска ўзнікла ў XV ст., але першая інфармацыя пра яе з'явілася ў крыніцах пад датай 1536 г.¹ Размяшчэнне вёскі трэба спалучаць з функцыянаваннем недалёкага Бельска — аднаго з самых важных цэнтраў каралеўскага шляху з Кракава ў Вільню. У XVI ст. для выканання рамонтных работ у драўляным бельскім замку прызначні цесляры, які атрымаў у Храбалах вызваленую ад падатку валоку зямлі. З люстрацыі, якая прыйшла ў 1576 г., даведваемся, што ў той час сяло належала вайтоўству ў Гацьках, а яго жыхары былі прыгоннымі ў каралеўскім фальварку Сталавач і там адпрацоўвалі пашычыну. Агулам вёсцы належала 15 валок зямлі (то бок калі 300 гектараў), адна з іх належала цесляру, які на гэты раз працаўваў на будаўніцтве і пры рамонце памежчыцкіх будынкаў. Астатнія жыхары займаліся сельскай гаспадаркай, а таксама бортніцтвам і баброўніцтвам. З сярэдзіны XVII ст. згадак пра існаванне сяла няма — Храбалы не адзначаны ў люстрацыі Падляскага ваяводства ад 1664 г. Можна меркаваць, што з-за свайго стратэгічнага размяшчэння паселішча было разбурана ў выніку тагачасных войнай, верагодна падчас шведскага нашэсця.

Адраджэнне Храбалоў трэба звязваць, паводле вуснага падання, з аб'яўленнем у недалёкім лесе, ва ўрочышчы Галоўкаў (Holowko) побач з Туравай крыніцай, іконы Пакутнай Божай Маці. Яшчэ да 1795 г. вёска была каралеўскай уласнасцю, пасля належала прускаму (1795–1807), а затым царскому ўраду. У 1816 г. у Храбалах было ўсяго 6 дамоў, іх насельніцтва складалі 23 мужчыны і 13 жанчын. Прозвішча большай часткі тагачасных жыхароў — Гліва (Gliwa): яго насліні Іван, Сцяпан, Бенедыкт і Хилька. У 1861 г. вёска была вызвалена ад прыгону. У XIX ст. апрош Гліву жылі тут Беляхі / Белахі (Bielach / Bielach), Бабрыцкія (Bobrycki), Данілюкі (Daniluk), Дамброўскія (Dąbrowski), Казлоўскія (Kozłowski), Урублеўскія (Wróblewski) і Хилькевічы (Chilkiewicz). Гэтыя антропонімы з'яўляюцца адным з галоўных складнікаў прозвішчаў сёняшніх жыхароў Храбалоў. На зломе XIX і XX стст. у сяле жылі ўжо 140 чалавек, якія гаспадарылі на 349 дзесяцінах зямлі. У 1915 г.

у выніку бежанства мясцовас насельніцтва было вымушшана падацца ўглыб Расіі. Пасля вайны жыхары пачалі вяртацца. Яны рабілі гэта паступова, таму ў 1921 г. у вёсцы было толькі 7 дамоў і 54 чалавекі. У наступныя гады колькасць дамоў значна ўзрасла. Як і жыхары іншых вёсак, мясцовыя былі непасрэднымі сведкамі, а часта таксама ўдзельнікамі падзеяў Другой сусветнай вайны.

Нягледзячы на неспакойны перыяд першай паловы XX ст. невялікія Храбалы сталі важнымі цэнтрамі для навакольных вёсак. Ва ўмовах ўсё новых адміністрацыйных падзелаў у Храбалах месціўся гмінны цэнтр. Гэта было ў 1952, затым у 1959 (грамада) ды ў 1973 гг. Канчатковая, у выніку змяненняў у адміністрацыйным кіраванні, у 1976 г. вёска была ўключана ў склад гміны Бельск-Падляскі. У 1980 г. у сяле былі 42 дамы са 161 жыхаром. З часоў цесляра, які працаўваў у каралеўскім замку ў Бельску, прайшли сотні гадоў, але да сёняшніга дня захаваліся тут сталярская і цялярская традыцыі. Як у самых Храбалах, так і ў навакольных вёсках можна пабачыць пабудаваныя ў 1920–1950 гг. і ўпрыгожаныя драўлянымі арнаментамі хаты. Многіх з іх пабудаваў мясцовы цяляр Ян Дамброўскі. У вёсцы надалей працуоць сталяры з роду Гліваў. З Храбалоў родам фіолаг-беларусіст Мікалай Урублеўскі — аўтар слоўніка мовы вёскі Храбалы, які налічвае каля 20 тысяч слоў.

З самага пачатку і да сёняшніга дня вёску насяляе — у пераважнай большасці — праваслаўнае беларускае насельніцтва¹. Асноўнымі сродкамі камунікацыі мясцовых жыхароў з'яўляецца пераходная гаворка з беларуска-украінскімі моўнімі рысамі. Гэта мова, якую карэнныя жыхары называюць *рускай, простай або сваёй (hovoryti po-svojotu)*, амаль ідэнтычная старабеларускай мове, на якой быў напісаны, сярод іншага, Статут Вялікага Княства Літоўскага і іншыя дакументы таго перыяду.

У гэтym артыкуле хацелася б звярнуць увагу на неафіцыйныя родавыя найменні, якія ўжываюцца ў вуснай традыцыі ў сельскай прасторы Храбалоў. Зыходны матэрыйял сабраны шляхам непасрэднага даследавання ў сем'ях, якія цяпер працьвятаюць у вёсцы, а таксама з успамінаў пра асоб, якія цягам некалькіх апошніх дзесяцігоддзяў памерлі, але памяць пра якіх да гэтага часу жывая сярод сваякоў, сяброў і суседзяў.

Невялікая колькасць жыхароў вёскі адпістроўвае ўсю невялікай колькасці родавых найменніяў — можна называць 36 антрапонімаў.

Родавыя найменні часта памылкова атаясамліваюць з мянушкамі, таму адносна рэдка можна іх знайсці ў літаратуры ў якасці асобнай аімічнай катэгорыі [8, с. 165–166]. Агульная рысай родавых найменніяў і мянушак, несумненна, з'яўляецца намінацыйна-дыферэнцыяльная функцыя, якая заключаецца ў канкрэтызаванні ідэнтыфікацыі асобы. Тым не менш гэтыя

¹ Звесткі пра гісторыю вёскі апрацаваныя паводле «Atlasu gwarwschodniosłowiańskich Białostocczyzny» [7], публікацыі «Historia Gminy Bielsk Podlaski» [20], а таксама на аснове матэрыйялаў, сабранных у Музее малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах.

¹ Выключэнне складаюць некалькі польскіх сем'яў каталіцкага веравызнання, якія на працягу апошніх некалькіх гадоў набылі ў вёсцы дамы.

тэрміны не з'яўляюцца сіонімамі і нельга іх ужываць як узаемазаменныя [5, с. 24], хоць б з-за іх узаемавыключальных уласцівасцяў¹.

Родавыя найменні азначаюцца як спадчынныя назвы, якія акрэсліваюць сю сям'ю. Хоць яны і не падлягаюць прававому прызнанню, але ў вісковым асяродку ў паўсядзённым жыцці замяшчаюць афіцыйныя прозвішчы. Яны з'яўляюцца асновай для ўтварэння азначэнняў гаспадара дома, жонкі, сыноў і дачок. Родавыя найменні не характарызуюць іх насьбітаў, а толькі іх называюць. Гэтая экспрэсійная нейтральнасць адразнівае іх ад катэгорыі адзначаных пізуным эмацыйным зарадам мянушак.

Аналізумэйныя назвы, згідна з існуючымі поглядамі (гл. напр.: [3, с. 237–238; 5, с. 24; 17, с. 160], уключаны да катэгорыі родавых найменніяў. Яны маюць спадчынныя характар, не ўтрымліваюць эмацыйнага фактуру і служаць ідэнтыфікацыі і распознанню сям'і. Як слухна было заўважана, некаторыя родавыя азначэнні, утвораныя ад імёнаў шляхам дадання адпаведных суфіксau, з генетычнага пункту гледжання з'яўляюцца дыялектнымі патранімічнымі і матранімічнымі фармацыямі. Умовай для аднесення гэтых назваў да катэгорыі родавых найменніяў з'яўляецца іх функцыянаванне ў наступным пакаленні [10, с. 99; 16, с. 217; 17, с. 166]. Так адбываецца ў дачыненні да сямейных антрапонімаў, якія функцыяннуюць у сельскай прасторы Храбалоў. Яны ахапілі пакаленне ўнукаў, многія з іх — таксама праўнукаў і пра-праўнукаў. Больш за тое, у некаторых выпадках сёняшнія жыхары не памятаюць нават пратапласта, ад імя якога было ўтворанае дадзенасе родавае найменне.

У аналізумым наборы выразна дамінуюць найменні, матываваныя імем продка (30 назваў). У якасці асновы выкарыстоўваюцца ў асноўным мужчынскія імёны. У структурным плане гэтыя назвы ўяўляюць сабой розныя мадэлі словаўтварэння. Сярод іх прысутнічаюць антрапонімы, утвораныя з дапамогай суфікса -ovy (*Ivan'covy* < усх.-сл. ім. *Ivan'ko* < царк. *Іоанн* пар. БірБА 87, ТихСл 180–182; *Kost'entovy* < ім. *Kost'enty* < царк. *Константын*, поль. *Konstanty* пар. TichI 107, УсцСл 107–108, Mall 264; *K'iōndratovy* < усх.-сл. ім. *K'iōndrat* < царк. *Кондрат* пар. БірБА 100; *Oleks'iējovy* < усх.-сл. ім. *Oleks'iēj* < царк. *Алексій* TichI 67; *Step'ankovy* < усх.-сл. ім. *Step'anko* < царк. *Стефан* TichI 132); -iōvski (*Oleksij'iōvski* < усх.-сл. ім. *Oleks'iēj* < царк. *Алексій* TichI 67)) ды тыя, якія маюць квазі-суфіксы -yē, -i, -iē (*Gmitr'yē* < усх.-сл. ім. *Gmitr'itior* < царк. *Димітрый* пар. БірБА 61–62; *Maćk'i* < ім. *M'ačko* < царк. *Матфій*, царк. *Матфеі* [14, с. 422–423], поль. *Maciej* БірБА 116, TichI 112, Mall 274; *Matxvij'iēj* < усх.-сл. ім. *Matxv'iēj* < царк. *Матфей* БірБА 117; *Tomasz'yē* < усх.-сл. ім. *Tom'asz*² царк. *Фома* УсцСл 200, Mall 332; *Vańciul'iēj* < усх.-сл. ім. *Vańciul'ul* < *Іван* < царк. *Іоанн* пар. TichI 99, Mall 249).

¹ Дадатковую інфармацыю па гэтай тэмэ гл.: [8, с. 174–175, 178–179; 16, с. 214].

² Аб усходнеславянскім паходжанні сведчыць месцаўнаходжанне націску.

Найболыш колькасную группу складаюць найменні, якія маюць узаемазаменныя паралельныя формы. Часцей за ёсё тут сустракаем назвы, пазбаўленыя суфіксau у строгім сэнсе гэтага слова, ды фармацы, утвораныя з дапамогай суфікса -iōvski: *Blaszczuk'i* // *Blaszczuk'iōvski* < усх.-сл. ім. *Blaszcz'uk*¹ < царк. *Власій* пар. SHNOB I 32; *Danił'y* // *Danił'iōvski* < усх.-сл. ім. *Dan'il'o* < царк. *Даниил* TichI 79; *Jakub'y* // *Jakub'iōvski* < усх.-сл. ім. *Jak'ub* < царк. *Іаков*, поль. *Jakub* БірБА 78, Mall 239; *Jas'iē* // *Jasi'iōvski* < ім. *Jas'* < царк. *Іоанн*, поль. *Jan* TichI 99, УсцСл 96, SHNOB I 134; *Kuźm'y* // *Kuźm'iōvski* < усх.-сл. ім. *Kuź'm'a* < царк. *Косма* TichI 107; *Lark'i* // *Lark'iōvski* < усх.-сл. ім. *L'arko* < царк. *Іларіон*, поль. *Hilary* БірБА 82, Mall 234; *Levk'i* // *Levk'iōvski* < усх.-сл. ім. *L'evko* < царк. *Лев* TichI 110; *Mark'i* // *Mark'iōvski* < ім. *M'arko* < царк. *Марк*, поль. *Marek* БірБА 114, Mall 280; *Mixalk'i* // *Mixalk'iōvski* < ім. *Mix'alko* < царк. *Михаіл*, поль. *Michał* TichI 117, Mall 284; *Ondr'yēj* // *Ondry'iōvski* < усх.-сл. ім. *Ondr'yēj* < царк. *Андрей* БірБА 28, пар. TichI 69; *Ontos'iē* // *Ontosi'iōvski* < усх.-сл. ім. *Ont'oś* < царк. *Антоній* пар. БірБА 30, УсцСл 30; *Sidor'yē* // *Sidor'iōvski* < усх.-сл. ім. *S'idor* < царк. *Ісидор* TichI 97; *Vicent'y* // *Vicent'iōvski* < ім. *Vic'enty* < царк. *Вікентый*, поль. *Wincenty* TichI 142, пар. Mall 342. Варыятыўнасць выступае таксама ў састаўленні антрапонімаў, якія заканчваюцца на -i, -yē, а таксама -ovy: *Dziumeszk'i* // *Dzium'eszkovy* < усх.-сл. ім. *Dzium'eszko* < царк. *Дзімітрый* пар. ТихСл 138; *Lijasz'yē* // *Lijasz'ovy* < усх.-сл. ім. *Lij'asz* < царк. *Ілья* пар. БірБА 82. У выключных выпадках, для таго, каб вызначыць сям'ю, выкарыстоўваюцца тры азначэнні, якія марфалагічна падпадаюць пад вышэй апісаныя мадэлі (*Deniz'y* // *Den'izovy* // *Deniz'iōvski* < усх.-сл. ім. *Den'iz* < царк. *Діонісій* пар. БірБА 62, TichI 80; *Troxim'y* // *Troxim'iōvski* < усх.-сл. ім. *Trox'im* < царк. *Трофім* TichI 139). Таксама для членаў адной сям'і могуць выкарыстоўвацца два родавыя найменні, якія, аднак, спасылаюцца на агульнае продка (*Semulk'ovy* // *Semen'iōvski* < усх.-сл. ім. *Semulk'o* // *Sem'ēn* < царк. *Сімеон* пар. TichI 133, ТихСл 312).

У матывіровачных падставах ёсць імёны ў першаснай і вытворнай формах. Сярод першых толькі два прыклады можна разглядаць як афіцыйныя імёны (*Jakub*, *Tomasz*), хоць і ў гэтых выпадках яны не цалкам супадаюць з афіцыйнымі назвамі. Дыферэнцыяльны рысай з'яўляецца націск, які падае на розныя склады — у залежнасці ад варыянта (пар. *Jakub* — *Jak'ub*, *Tomasz* — *Toma'sz*). Часцей за ёсё сустракаем асноўныя гутарковыя варыянты (*Kost'enty*, *K'iōndrat*, *Kuźm'a*, *Matxv'iēj*, *Oleks'iēj*, *Ondr'yēj*, *Sem'iēn*, *Trox'im*, *Vic'enty*), якія адразніваюцца ад афіцыйных перш за ёсё фанетычнымі ўласцівасцямі. Як

¹ Фармацы, створаныя з дапамогай суфікса -iķ, маюць на даследаванай тэрыторыі аманімічныя характар. Іх можна разглядзець як паміншальныя формы асабовых імёнаў або патронімы. На падставе атрыманай інфармацыі, форма *Blaszcz'uk* трактуецца як вытворная форма асабовага імя. Пра ролю суфікса -iķ у антрапонімі з дыяхранічнага пункту гледжання гл. сярод іншага [11, с. 157–161].

асноўныя трэба разглядаць таксама імёны *Gm'itior* (пар. царк. *Димитрий*), *Den'iz* (царк. *Дионісий*) ды *Dan'ilo* (царк. *Даниил*), таму што такі статус маюць у анамастычных крыніцах фармацыі з усечаным суфіксам *-ий*, харктэрным царкоўным формам, і імёны са змененай парадыгмай [9, с. 33]. Астатня родавая найменні паўсталі на аснове вытворных імёнаў. Найбольш шматлікімі з іх з'яўляюцца вытворныя суфіксальныя, створаныя шляхам дадання простага суфікса *k-(o)* (*L'arko*, *L'evko*, *M'ačko*, *M'arko*, *Mix'alko*, *Step'anko*), радзей *-s* (*Jaš*, *Ont'oš*), аднаразова *-sz* (*Lij'asz*). Некалькі формаў мелі складаныя фарманты *-os+ko* (*Iv'anocko*), *-esz+ko* (*Dzium'eszko*), *-ul+ko* (*Semulk'o*), *-c'+ul* (*Vańciul*). Афіксы былі дададзеныя да поўных (*Ivan+ocko*, *Lev+ko*, *Mixal+ko*, *Stepan+ko*) або скарочаных асноў (*Dzium+eszko*, *Ja+s*, *Mač+ko*, *Onto+s*, *Sem+ulko*). Акрамя таго, асновы некаторых вытворных формаў былі пазбаўлены ініцыяльных элементаў (пар. *Larko* < *И-ларсон*, *Hi-lary*, *Lijasz* < *И-лия*, *E-liasz*; *Vańciul* < *И-ван* (< *Иоанн*)). Шляхам усячэння пачатковай галоснай асновы ўтвораны таксама бязафіксны варыянт *Sidor* (< *Исидор*).

Толькі адно родавое найменні было ўтворана ад жаночага імя, да якога быў дададзены фармант *-улу* (*Par'aszcupu* < усх.-сл. ім. *Par'aska* < царк. *Параксева* Tichl 125). Нязначная колькасць родавых азначэнняў такога тыпу ўпісваецца ў больш широкую тэндэнцыю славянскай антрапоніміі, у якой жаночыя імёны не вельмі прадуктыўныя ў стварэнні іншых катэгорый найменніяў, напрыклад сучасных прозвішчаў. Прычыны гэтаму варты шукаць у першуую чаргу ў патрыярхальнай мадэлі сям'і. Формы, якія ўзніклі на аснове жаночых імёнаў, сустракаем толькі ў сітуацыі, калі жанчына стала ўдавой у рannім узросце дзіцяці або калі не ведалі, хто яго бацька. Азначэнні матранімічнага тыпу з'яўляюцца таксама ў выпадку, калі ў жанчыны быў высокі сацыяльны прэстыж у вясковым асяроддзі.

У сяле Храбалы запісана 6 родавых азначэнняў, не матываваных уласнымі імёнамі. Чатыры назвы адносяцца да прозвішчаў членаў сям'і, пар.: *Bobr'ycki* < п. *Bobrycki/a*, *Korszak'i* // *Korszak'ūovski* < п. *Korszak*, *Palczuk'i* < п. *Palczuk*, *Vorobij'ūovski* < п. *Wróblewski/a*). Магло бы здавацца, што нельга — прынамсі, некаторыя назвы — класіфікаць як родавые найменні, таму што яны фармальна аднолькавыя з афіцыйнымі прозвішчамі (*Bobr'ycki*), або злёгку фанетычна адрозніваюцца ад афіцыйнай формы ў выніку дыялектнага вымаўлення (напрыклад, *Korszak'i* — розніца ў націску, *Palczuk'i* — у выніку замены *I* > *I*). Тым не менш гэтыя антрапонімы нельга атаясамліваць з прозвішчамі, па меншай меры, па некалькіх прычынах. Родавые назывы і прозвішчы не зайды даюцца ў спадчыну такім жа чынам. Гэтыя працэс асабліва прыкметны, калі муж пасля шлюбу пасяляеца ў доне жончынных бацькоў (так званыя *прыстуны* AGWB 99) і яго «падключоўца» да родавага найменнія, якое выкарыстоўваецца для абазначэння населнікаў гэтага дома¹.

¹ У Храбалах, напрыклад, такая сітуацыя адбылася, сярод іншага, у выпадку *Pi'eti Bobr'ycko* (п. *Chomaniuk*), *Al'oszki Sidor'ūovskoho* (п. *Pawluczuk*), *L'evusia*

Як адзначае Л. Дацэвіч [10, с. 93], у выпадку неафіцыйных ідэнтыфікацыйных элементаў аб канчатковай прыналежнасці дадзенага асабістага імя да той ці іншай групы ў першуую чаргу сведчаць кантэкст і сітуацыя. У мясцовым анамастыконе назывы, якія тут апісваюцца, у свядомасці жыхароў маюць такі ж статус, як астатнія згаданыя ў гэтым артыкуле родавые найменні, таму што ў лакальнай мікрасупольнасці рэалізуюць аднолькавыя функцыі. Акрамя таго, пра аднолькавасць некаторых прозвішчаў у афіцыйнай і дыялектнай форме можна казаць толькі ў выпадку мужчынскіх формаў у адзіночным ліку (напрыклад *Šci'opko Bobr'ycki*, *Iv'an Bobr'ycki*, *Pi'etia Bobr'ycki*). Гэтыя прынцыпы не працуе ў выпадку ідэнтыфікацыі сям'і агулам, а прыведзеныя назывы выконваюць усё ж такую ролю (пар. *Bobr'ycki* — *Bobryccy*).

Рэурс родавых найменніяў, запісанных у Храбалах, замыкаюць дзве назывы, адна з якіх адносіцца да віду дзейнасці, якім займалася асока, што ініцыявалася азначэнне ўсёй сям'і (*Koval'ē* < ас. наз. *Kov'al* < ап. усх.-сл. *kov'al* ‘каваль’ AGWB 100). Другая называ прадстаўляе тып фармацыі, звязанай з мянушкай, і паходзіць ад факта, які адбыўся ў гісторыі вёскі (*Kotnik'istovy* < ас. наз. *Kotnik'ist* ‘продак пасля вяртання з бежанства збудаваў шматкватэрны дом, г. зв. камуну’). Можна меркаваць, як такую, што паходзіць ад мянушкі, можна разглядаць згаданую раней форму *Vorobij'ūovski*. Несумненна, гэтая называ адносіцца да прозвішча *Wróblewski/a*, але ёсць ускосная сувязь паміж ёй і мянушкай (матываванай гучаннем афіцыйнага антрапоніма), дадаткова мадыфікаванай шляхам моўнай змены з польскай формы на дыялектную ўсходнеславянскую (п. *Wróblewski* > мянушка *Vorob'ēj* > *Vorobij'ūovski*).

Некалькі слоў неабходна сказаць пра моўны аспект апісваемых найменніяў. Як паказвае аналіз, пераважная большасць з іх заснавана на асабовых імёнах, рэпертуар якіх складаюць толькі антрапонімы хрысціянскага паходжання, у асноўным ва ўсходнеславянскай форме (*Dan'ilo*, *Kuź'ma*, *Par'aska*, *S'idor* і г. д.). Не знаходзім варыянтаў імёнаў, уласцівых толькі польскай традыцыі, — некалькі формаў, якія выступаюць у польскай мове, прысутнічаюць адначасова ва ўсходнеславянскай антрапоніміі. Да іх адносяцца, напрыклад, вытворныя формы з кампанентам *-ko* (*L'arko*, *M'ačko*, *M'arko*, *Mix'alko*) і *-s* (*Jaš*) і два імёны з канчаткам *-u* (*Kost'enty*, *Vic'enty*). Тыповыя, як магло бы здавацца з пункту гледжання словаўтварэння, у польскай мове формы *Tomasz*, *Jakub* праз змяненне націску больш блізкія варыянтам беларускім, пар. *Tamaš*, *Jačub*

Koval'ūovskoho і інш. Яны пасяліліся ў дамы сваіх жонак і прынялі іх родавое найменніе. У скве чаргу, іх жонкі, згодна звычаю, змянілі афіцыйныя прозвішчы.

¹ Варты таксама адзначаць, што прозвішчы, якія заканчваюцца на *-ski* (тыпу *Wróblewski*), як правіла, не ўзнікалі непасрэдна на аснове апелятыўнай лексікі (то бок непасрэдна ад апелятыва *wróbel*). Гэтыя антрапонімы прадстаўляюць адтапанімічную мадэль, шлях іх фарміравання можна вызначыць наступным чынам: ап. *wróbel* > ас. наз. *Wróbel* > м. н. тыпу *Wróble*, *Wróblewo* > п. *Wróblewski*.

УсцСл 200, 229. Пад упливам польскай мовы ўсталявалася форма імя *Den'iz*, з гучным зычным у фінальнай частцы (пар. поль. *Dionizy*).

Несумненна цікавай з'яўляецца прысутнасць у прыведзеным наборы тыпова лакальных формаў імёнаў, якія сустракаюцца толькі на абмежаванай тэрыторыі (напрыклад, *Dzium'eszko*, *Gmit'iyor*, *Iv'anosko*), у тым ліку варыянтая, якія змяшчаюць у сваёй структуры дыфтонгі (тыпу *Kl'mondrat*, *Matxv'ěj*, *Oleks'iej*). Пацверджання некаторых формаў не знойдзем у навуковых публікацыях у галіне польскай, беларускай, рускай і ці украінскай антрапаніміі, а таксама нават у багатых зместам крыніцах па антрапанімії польска-ўсходнеславянскага памежжа. Іх існаванне абмажкоўвае існаванне невялікай тэрыторыі, якая ахоплівас іскалькі, а часам нават толькі адзін населены пункт¹.

Увагу звяртають на сябе таксама мясцовая моўныя асаблівасці апісаваемых родавых назваў. Гэтыя з'явы асабліва прыкметныя ў галіне фанетыкі. Гэта, сярод іншага, замена *f* > *ch*, *chw* (*Troxim'y*, *Matxvij'ie*), оканне (*Ondryj'ie*, *Oleksij'ejovy*, *Oleksij'iuovski*, *Ontos'ie*) і дзеканне (*Dziumesz'ki*). Найбольш харктэрнай, аднак, з'яўляецца наяўнасць дыфтонгаў, прысутных у мове, на якой жыхары вёскі Храбалы размаўляюць у штодзённым побыце. У прыведзеным матэрыяле дыфтонгі выступаюць у большасці родавых найменняў, пар. *Ondryj'ie*, *Oleksij'ejovy*, *Jas'ie*, *Lijasz'je*, *Ontos'ie*, *Sidor'je*, *Gmitr'je*, *Koval'je*, *Matxvij'ie*, *K'iondratovy*, *Vańciul'je*, *Tomasz'je*, а таксама ва ўсіх формах, якія заканчваюцца на *-uovski* (*Ondryj'iuovski*, *Deniz'iuovski*, *Błaszczuk'iuovski*, *Troxim'iuovski*, *Lark'iuovski*, *Sidor'iuovski*, *Korszak'iuovski* і інш.).

У пачатку артыкула было адзначана, што набор афіцыйных прозвішчай жыхароў Храбалоў уключасць ў сябе толькі некалькі антрапонімаў. Таму трэба заўважыць, што ў такіх рэзоляў важнейшую ролю ў рэалізацыі ідэнтыфікацыйна-дыферэнцыйнай функцыі адыгрываюць неафіцыйныя родавыя найменні. У даследаваным раёне ёсьць шмат такіх вёсак, дзе ў афіцыйных найменніх мікрасцімах пераважаюць толькі некалькі прозвішчай, а кожнае з іх належыць некалькім ці нават больш за дзясятак сем'ям. У сяле Храбалы, напрыклад, часцей за ўсё прозвішчы сустракаюцца *Dąbrowski/Dombrowski*². Яго носяць сем'і *Danił'ūow* // *Danił'ūowskix*, *Gmitr'ūow*, *Jasi'ūow* // *Jasi'ūowskix*, *Komun'istovyx*, *Korszak'ūowskix*, *Koval'ūow*, *Lark'ūow* // *Lark'ūowskix*, *Matxvij'ūow*, *Step'ankovix* і *Tomasz'ūow*. Многа таксама *Gliów*: *Deniz'y* // *Deniz'ūowski* //

¹ Гэты факт аргументуе правядзенне даследавання ў галіне неафіцыйных асабовых называй асабліў тых, якія захаваліся выключна ў вуснай традыцыі.

² Варыянт *Dombrowski* з'явіся у виніку неправільнага (?) запису службовыми асобамі. Причыны такіх дзеянній трэба звязваць з перыядам, у які Храбалы належалі Расейскай імперыі, дзе, як вядома, галосны наставы *q* запісвалі кірылічным алфавітам як *om*. Пасля 1918 г. варнуліся да польскамоўнага запису, але не заўсёды рэалісці з людзьмі, зацікаўленымі ў арыгінальным напісанні іх прозвішчаў, таму цяпер сустракаюцца разныя версіі этымалагічна алінага і таго ж антрапоніма.

Den'izovy, Mark'i // Mark'ūovski, Jakub'y // Jakub'ūovski, Ontos'ē // Ontosi'ūovski, Oleksij'ūovski, L'arkowy i Vicent'y // Vicent'ūovski. Чарговыя — *Chilkiewicze: Blaszcuk'i // Blaszcuk'ūovski, Oleks'iejoy, Sidor'yē // Sidor'ūovski* (частка нашчадкаў носіць прозвішча *Pawluczuk*), *Par'uszczyны, Kužm'y // Kužm'ūovski*. Некалькі сес'яў — *Bielachy: Ondryj'ē // Ondryj'ūovski, Lijasz'ē // Lijasz'ovy, Levk'i // Levk'ūovski, Iv'anockovy, столкі ж *Wróblewskich: Dziumeszki // Dzium'eszkovy, Maćk'i, Vorobjjūovski, Semulk'ovy // Semen'ūovski*.*

Прозвішча *Korszak* маюць дзве сям'і — *Korszak'i // Korszak'ūovski i Mixalk'i // Mixalk'ūovski*. Толькі тры прозвішчы сустракаюцца адзін раз — *Palczuk (Palczuk'i), Bobrycki/a (Bobr'ycki) i Daniluk (Troxim'y // Troxim'ovy // Troxim'ūovski)*. Канстатацыя, што прыведзены ў гэтым артыкуле родавыя найменні рэалізујуцца ў першую чаргу ў вясковым асяродку, дзе афіцыйныя прозвішчы недастатковая выконваюць функцыю ілэнтыфікацыі [10, с. 91]. — апраўданая.

Варта таксама адзначыць, што на ашвары саміх родавых найменніяў бачна тэндэнцыя, якая мае на мэце вызначэнне паасобных сем'яў у сітуацыі, калі асновай з'яўляецца тое ж самае імя. Так адбываецца ў выпадку *Lark'ūov // Lark'ūovskix i L'arkovux*, дзе выкарыстаныя афіксы — *-i* // *-ūovski* і *-ovy* ды *Oleks'ejovuy i Oleksij'ūovskix*, якіх адрозніваюць фармантны — *-ovy* і *-ūovski*¹. Неабходна таксама заўважыць, што некаторыя родавыя найменні ўзімкі на аснове розных памяншальных формаў аднаго хроснага імя, пар. *Iv'anockovy* (< *Iv'anocco*), *Jas'ūē* (< *Jas*) і *Vańciul'ē* (< *Vańciul*) — усё ад імя *Iwan // Jan; Dzium'eszkovy* (< *Dzium'eszko*) і *Gmitr'yē* (< *Gmitr'iyor*) — або оба ад імя *Dimitrij*; як этымалагічна аднолькавыя могуць быць класіфікаваны антрапонімі *M'ačkovy* (< *M'ačko*) і *Matxv'iē* (< *Matxvi'ie*), пра што гл. вышэй.

У заключэнні можна адзначыць, што семантыка матывіровачных падстаў, словаўтаральная набудова і фанетычныя асаблівасці прыведзеных родавых найменніяў ідэальна ўпісваюцца ў мясцовую мову, на якой паўсядзённа размаўляюць жыхары вёскі Храбалы. Яны падкрэсліваюць важнасць мясцовой гаворкі ў захаванні этнічнай і культурнай тоеснасці карэннага насельніцтва — праваслаўных беларусаў, якія пражываюць на тэрыторыі польска-ўсходнеславянскага памежжа.

Скараччині

ап. — апелятый; ас. н. — асабовая назва; гл. — глядзі; ім. — імя; м. н. — мясцовая назва; н. — прозвішча; нар. — параўнай; поль. — польски; уск.-сл. — усходнеславянскі; царк. — царкоўны.

¹ Мінімальну фанетичну розінку бачим таксама ў основах гітрових родових найменувань, хочъ у обох випадках мативіровачним іменем з'являється аднословна форма *Oleks'iej*.

Література і скарачэнні крыніц

1. Бірыла, М. В. Беларуская антрапанімія. Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы / М. В. Бірыла. — Мінск, 1966. — БірБА
2. Тихонов, А. Н. Словарь русских личных имен / А. Н. Тихонов, Л. З. Боярикова, А. Г. Рыжкова. — Москва, 1995. — ТихСл
3. Усціновіч, А. К. Імёны-мянушки і родавыя наіменні / А. К. Усціновіч // Прэзвіска і прыдомкі в языках славянских / red. S. Warchol. — Cz. II. — Lublin, 1999. — S. 233–238.
4. Усціновіч, А. К. Слоўнік асабовых уласных імён / А. К. Усціновіч. — Мінск, 2011. — УсцСл
5. Abramowicz, Z. Nieoficjalne nazwy osobowe na polsko-wschodniosłowiańskim pograniczu / Z. Abramowicz, D. Kosior // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich / red. S. Warchol. — Cz. I. — Lublin, 1998. — S. 11–26.
6. Abramowicz, Z. Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV–XVII w.) / Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz. — Białystok, 1997–1998. — SHNOB
7. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny / red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski. — T. I. — Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1980. — AGWB
8. Biolik, M. Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim) / M. Biolik // Onomastica. — 1983. — № 28. — S. 165–179.
9. Citko, L. Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w. / L. Citko. — Białystok, 2001.
10. Dacewicz, L. Lokalny antroponimiczny mikrosystem nazewniczy / L. Dacewicz // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich / red. S. Warchol. — Cz. I. — Lublin, 1998. — S. 91–101.
11. Dacewicz, L. Rola sufikuš -uk w kulturze nazewniczej Podlasia / L. Dacewicz // Munuscula linguistica: in honorem Alexandrae Cieślakowa oblata. — Kraków, 2006. — S. 157–161.
12. Kosyl, Cz. Nazwy osobowe / Cz. Kosyl // Encyklopedia kultury polskiej XX wieku / red. J. Bartmiński. — T. 2. — Wrocław, 1993. — S. 423–437.
13. Malec, M. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce / M. Malec. — Kraków, 1994. — Mall
14. Sajewicz, M. Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim / M. Sajewicz. — Lublin, 2013.
15. Sajewicz, M. Przezwiska mieszkańców kilku wsi z białorusko-ukraińskiego pogranicza językowego na Białostocczyźnie / M. Sajewicz // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich / red. S. Warchol. — Cz. II. — Lublin, 1999. — S. 59–86.
16. Skulina, T. Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym / T. Skulina // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej / red K. Dejna [i in.]. — T. 13. — Warszawa, 1974. — S. 213– 234.
17. Surma, G. Przezwiska i przydomki w świetle materiałów opoczyńskich / G. Surma // Onomastica. — 1993. — № 38. — S. 151–167.
18. Tichoniuk, B. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839 / B. Tichoniuk. — Zielona Góra, 2000. — TichI
19. Tichoniuk, B. Jeszcze o terminie «gwary białorusko-ukraińskie» / B. Tichoniuk // Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku / red. B. Tichoniuk, A. Ksenicz. — Zielona Góra, 2003. — S. 333–337.
20. Zugaj, L. Historia Gminy Bielsk Podlaski / L. Zugaj. — Lublin, 2008.